

Объединенный институт проблем информатики  
Национальной академии наук Беларусь

**XXII Международная  
научно-техническая конференция**

**РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**РИНТИ-2023**

16 ноября 2023 г., Минск

**Доклады**

Минск  
ОИПИ НАН Беларусь  
2023

УДК 002; 004

**Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2023)** : доклады XXII Международной научно-технической конференции, Минск, 16 ноября 2023 г. – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2023. – 400 с. – ISBN 978-985-7198-15-3.

Представлены доклады XXII Международной научно-технической конференции «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» (РИНТИ-2023), Минск, 16 ноября 2022 г., в которых рассмотрены концептуальные основы создания Единого республиканского центра организации доступа к мировым электронным информационным ресурсам, результаты научно-методического обеспечения развития информатизации в 2022–2023 гг., роль человеческого капитала в развитии цифровизации и информационного общества в контексте качества образования, состояние и перспективы цифрового развития Республики Беларусь, вопросы непрерывной подготовки кадров в области кибербезопасности для цифровой трансформации и цифрового развития отраслей экономики Беларуси, необходимые условия технологического суверенитета в сфере ИКТ, факты истории создания белорусской вычислительной техники и др.

Рассмотрены вопросы научно-методического, информационного, технологического и правового обеспечения цифровой трансформации, проектирования и внедрения автоматизированных систем научно-технической информации, библиотечно-информационных систем и технологий, публикационной активности ученых, а также искусственного интеллекта и когнитивных технологий в информатизации.

Материалы конференции будут полезны специалистам в области информационно-коммуникационных технологий, занимающимся научно-методическим обеспечением информатизации и решением задач построения ИТ-страны, цифровой экономикой, разработкой и внедрением автоматизированных информационных систем управления, систем научно-технической информации, автоматизированных библиотечно-информационных систем и технологий, а также развитием информационной инфраструктуры Беларуси и других стран, реализацией проектов государственных и отраслевых программ в сфере информатизации.

Одобрены программным комитетом и печатаются по решению редакционной коллегии Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларусь в виде, представленном авторами.

#### **Научные редакторы:**

доктор военных наук, кандидат технических наук, доцент С. В. Кругликов

кандидат технических наук, доцент Р. Б. Григянец

кандидат технических наук, доцент В. Н. Венгеров

ISBN 978-985-7198-15-3

© ГНУ «Объединенный институт  
проблем информатики Национальной  
академии наук Беларусь», 2023

**БЕЛАРУСКАМОЎНЫ ГАЛАСАВЫ AI-АСІСТЭНТ**

В. В. Дыдо, М. С. Люціч, М. А. Павуціна, А. Я. Драгун,  
В. А. Хахлоў, А. С. Трафімаў, Я. С. Зяноўка, Ю. С. Гецэвіч  
Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі, Мінск

Прадстаўлена інтэрактыўная платформа «Галасавы AI-асістэнт», якая ўключае набор пытальна-адказных сістэм на беларускай мове. Іх якаснае функцыянаванне абу-моўлена выкарыстаннем высокаякасных тэхналогій распазнавання і сінтэзу маўлення нова-га пакалення, машыннага навучання і дыялогавых сістэм.

**Уводзіны**

У сучасным асяроддзі адбываецца рост аб'ёму даных і іх апрацоўка з магчымасцю здабывання каштоўнай інфармацыі дзякуючы разнастайным падзадачам штучнага інтэлекту. Штучны інтэлект можа аналізаваць вялікія аб'ёмы даных у рэальнім часе, рабіць прадказанні на іх аснове і выдаваць неабходную інфармацыю, а таксама ўключае ў сябе розныя тэхнікі і метады, дазваляючыя камп'ютарным сістэмам ажыццяўляць задачы, якія патрабуюць апрацоўкі натуральнай мовы (Natural Language Processing, NLP), распазнавання і сінтэзу маўлення, машыннага навучання, дыялогавыя сістемы і іншыя алгарытмы для таго, каб разумець пытанні, шукаць адпаведную інфармацыю і генераваць адказы на аснове наяўных даных. Яны імкнутца вырашыць складаную задачу разумення натуральнай мовы, што з'яўляецца адным з ключавых кампанентаў штучнага інтэлекту. Лабараторыяй распазнавання і сінтэзу маўлення Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі (URL: <http://ssrlab.by/>) прадстаўлена інтэрактыўная платформа «AI-асістэнт» (URL: <https://asistent.by/>), якая змяшчае набор галасавых пытальна-адказных сістэм у выглядзе чат-ботаў у сацыяльнай сетцы Тэлеграм.

**1. Архітэктура пытальна-адказных асістэнтаў платформы**


Пытальна-адказныя асістэнты інтэрактыўной платформы «Галасавы AI-асістэнт» маюць наступную структуру (мал. 1):

1. Уваходны інтэрфейс. Карыстальнік можа задаць пытанне чат-боту ў вуснай форме ці ў тэкстовым фармаце ў тэлеграм-чаце. Галасавыя запыты апрацоўваюцца складанай тэкстовых паведамлению. Таму на дадзеным этапе выкарыстоўваецца беларускамоўная сістэма распазнавання маўлення (БСРМ) для пераўтварэння аўдыясігнала ў тэкстовую форму з мэтай падбору найболыш рэлевантнага адказа ў тым выпадку, калі вымаўленае пытанне апрацавана карэктна БСРМ (URL: <https://corpus.by/BelarusianSpeechRecognition/?lang=en>). Сістэма якасна апрацоўвае гукавыя запыты, што памяншае верагоднасць выдачы адказа, неадпаведнага запыту.

2. Апрацоўка ўваходных даных. Сістэма ажыццяўляе перадапрацоўку пытання, каб зразумець яго сэнс і кантэкт. Гэты крок уключае набор сродкаў апрацоўкі натуральнай мовы і вылучэнне асноўных сэнсавых адзінак у пытанні.

3. Інфармацыйны пошук, ранжыраванне адказаў і іх вымianne. На гэтым кроку галасавы асістэнт шукае прыдатную інфармацыю, якая можа ўтрымліваць адказ на пытанне ў онлайн-рэсурсах. Для беларускамоўных пытальна-адказных сістэм выкарысто-

ўваеща моўная мадэль *GPT* (менавіта мадэль *ChatGPT-3,5*), якая з’яўляецца серыйй моўных мадэляў, распрацаваных кампаніяй OpenAI. Мадэль папярэдне навучана на велізарных наборах тэкставых даных. Дзякуючы гэтаму *GPT* можа генераваць тэкст, які мае сэнс, выкарыстоўвае правільную граматыку і структуру сказаў. Калі ёсьць некалькі магчымых адказаў, сістэма можа выкарыстоўваць алгарытм ранжыравання для выбару самага рэлевантнага. *ChatGPT-3,5* падтрымлівае беларускую мову, але якасць адказаў не вельмі добрая. Для яе паляпшэння распрацаваны дадатковы блок машыннага перакладу, у якім усе запыты аўтаматычна перакладаюцца на англійскую мову з дапамогай сістэмы Google Translate. Найбольш дакладны адказ, выдадзены *ChatGPT-3,5*, зноў пераходзіць у блок машыннага перакладу, дзе на выхадзе прадстаўляецца ўжо беларускамоўны варыянт адказу.



Мал. 1. Структура пытальнно-адказных асістэнтаў платформы «Галасавы AI-асістэнт»


4. Фарміраванне адказу. Галасавы асістэнт генеруе адказ карыстальніку ў выглядзе тэкstu, або галасавога паведамлення ў залежнасці ад жадання карыстальніка. Для атрымання галасавога паведамлення выкарыстоўваецца абноўленая мадэль беларускамоўнага онлайн-сінтэзатора маўлення VITS.

## 2. Беларускамоўны сінтэзатар маўлення па тэксце новага пакаленія

Мадэль VITS (Variational Inference with adversarial learning for Text-to-Speech) уяўляе сабой аднаступеньчатую няўтарэгрэсіённую мадэль пераўтварэння тэксту ў маўленне, здольную генераваць больш натуральны гук, чым існуючыя двухступеньчатыя мадэлі, такія як Tacotron 2, Transformer TTS ці нават Glow-TTS. Выкарыстоўваючы варыятыўную аснову, VITS мадэлюе латэнтную простору харктарыстык маўлення, адлюстроўваючы ўласцівую зменлівасць і навызначанасць пры генераванні маўлення. Наяўнасць спаборнасці навучання ў VITS яшчэ больш удасканальвае працэс сінтэзу. Спаборнае навучанне ўключае ў сабе навучанне сеткі дыскрымінатара для адразнення реальнай і сінтэзаванай гаворкі, а сетка генератара імкненца генераваць маўленне, якое паспяхова падманвае дыскрымінатара.

Такое спаборнае ўзаемадзеянне дапамагае палепшиць агульную якасць і рэалістычнасць сінтэзаваных узоруў гаворкі. VITS служыць аўтаномным рашэннем для сінтэзу тэксту ў маўленне, паколькі не патрабуе асобнага вакодэра. Агульная архітэктура VITS адлюстравана на мал. 2. Яна складаецца з кодэра *Posterior*, кодэра *Prior*, дэкодэра *Decoder* і стахастычнага прадказальніка працягласці. Модулі *Posterior Encoder* і *Decoder Discriminator* выкарыстоўваюцца толькі падчас навучання, а не для вываду і *Decoder*. *Posterior Encoder* выкарыстоўваецца 16 рэштковых блокаў *WaveNet*, якія маўлення. Для *Posterior Encoder* выкарыстоўваецца скрутак з блокам актывацыі і пропускам сувязі. Задні складаючыя з слаёў пашыраных скрутак з блокам актывацыі і пропускам сувязі. Задні

энкодэр прымае спектраграмы лагарыфмічнай велічыні ў лінейным маштабе  $x_{lin}$  у якасці ўваходных даных і вырабляе латэнтныя зменныя  $z$  з 192 каналамі. Ідэя Posterior Encoder заключаецца ў перакладзе аўдыяданых з просторы mel-спектраграм у простору нармальнага размеркавання. Менавіта таму ў мадэлі выкарыстоўваецца лінейны пласт па-над Posterior Encoder для атрымання сярэдній дысперсіі нармальнага апастэрэйёрга размеркавання. Prior Encoder складаецца з Text Encoder, Projection Layer, normalizing Flow і выкарыстоўвае *Monotonic Alignment Search (MSA)*. Як і Posterior Encoder, Pro Encoder накіраваны на адлюстраванне тэкставых даных з просторы фанем у простору нармальнага размеркавання.



Мал. 2. Агульная архітэктура VITS

Для распрацоўкі беларускамоўнай сістэмы сінтэзу маўлення па тэксле (БССМТ) істотным крокам з’яўляецца збор даных для навучання мадэлі. Улічваючы абмежаваную даступнасць спецыялізаваных датасэтав для беларускай мовы, у якасці асноўнай крыніцы даных быў абраны датасэт *CommonVoice*. Ён уяўляе сабой буйную калекцыю галасавых запісаў, сабранных ад добраахвотных удзельнікаў, якія чытаюць сказы на розных мовах. Гэты датасэт даступны для свабоднага выкарыстання і распаўсюджваецца з адкрытай ліцензіяй, што робіць яго каштоўнай крыніцай для распрацоўкі лінгваакустычных рэурсаў на беларускай мове. Недахопам датасэта ад *CommonVoice* з’яўляецца тое, што ён прызначаны для задач распазнання маўлення, а не спецыялізавана для сінтэзу. У сувязі з гэтым запісы ў датасэце могуць быць непрафесійнымі і ўтрымліваць розныя шумы або недахопы, якія негатыўна адбіваюцца на якасці сінтэзу маўлення.

У працэсе збору даных з датасэта *CommonVoice* было праведзена папярэднє фільтраванне і адбор запісаў, каб пераканацца, што выбраныя даныя адпавядаюць задачы сінтэзу маўлення і добрай якасці. Адабраны аўдыяматэрыял (каля 20 тыс. сказаў) адпавядаў крытэрю выбару найбольшай колькасці даступнага аўдыя і адносна нізкаму узроўню шуму і артэфактаў. Аналіз выбраных даных ажыццяўляўся з мэтай атрымання статыстычнай інфармацыі і разумення асаблівасцяў беларускай мовы ў кантэксце сінтэзу маўлення. Ён уключаў ацэнку размеркавання фанетычных адзінак, працягласці сінтэзаванага маўлення.

Мадэль VITS навучалася з дапамогай бібліятэкі *Coqui TTS*, папулярнага набору інструментаў з адкрытым зыходным кодам для БССМТ. *Coqui TTS* прадстаўляе поўны набор інструментаў і ўтыліт для навучання і разгортвання мадэляў TTS. У працэсе навучання мадэль VITS выкарыстала рэгістратор *Weights and Biases*. Гэта платформа для адсочвання і візуалізацыі эксперыменту машыннага навучання. Яна дазваляе даследчыкам і распрацоўшчыкам рэгістраваць і адсочваць ход навучання, метрыкі і прадукцыйнасць мадэлі ў рэжыме рэальнага часу.

Дзякуючы выкарыстанню магчымасцяў бібліятэкі *Coqui TTS* і інтэграцыі рэгістратора *Weights and Biases* навучанне мадэлі VITS праходзіла з выкарыстаннем надзеянага і трывалага інструмента для распрацоўкі СМТ. Выкарыстанне *Coqui TTS* і рэгістратора *Wandb* спрыяла эфектыўнаму правядзенню эксперыменту, аптымізацыі мадэлі і маніторынгу прадукцыйнасці на працягу ўсяго працэсу навучання. Для навучання быў выкарыстаны сервер з відэакартай *Nvidia RTX4090*. Аптымізацыя параметраў адбывалася з дапамогай алгарытма *AdamW* – выпраўленай версіі папулярнага алгарытма аптымізацыі *Adam*. Памер батча для навучання і ацэнкі якасці мадэлі быў роўны 74, час навучання мадэлі склаў 72 гадзіны.

З дапамогай нейронных сетак ажыццяўляліся трэніроўка і навучанне акустычнай базы. Такім чынам, яна створана аўтаматычна і мае вельмі дакладныя вынікі. Аднак дадзены сінтэзатар вялікі па памеры, што можа зніжаць хуткасць падрыхтоўкі тэкстай інфармацыі. Таксама вялікім недахопам лічыцца адсутнасць апрацоўкі лікаў, лічбаў, дат і абразвіятур, што з'яўляецца аб'ектам распрацоўкі новых метадаў і алгарытмаў па выпраўленні дадзенага недахопа.

### 3. Функцыянал беларускамоўных пытальна-адказных асістэнтаў

Інтэрактыўная платформа «Галасавы AI-асістэнт» прадстаўляе сабой презентацыйную старонку распрацаваных беларускамоўных пытальна-адказных асістэнтаў жаночага і мужчынскага полу на трох мовах (беларускай, англійскай, рускай). Кожная пытальна-адказная сістэма-асістэнт пабудавана з выкарыстаннем тэхналогіі распознавання і сінтэзу маўлення, машыннага перакладу і дыялогавых сістэм. На бягучы момант галасавыя асістэнты даступны ў фармаце тэлеграм-ботаў, дадаткова вядуцца працы па распрацоўцы вэб-версіі.

Перад пачаткам працы карыстальнік можа абраць любога з пяці прапанаваных на сایце асістэнтаў (*AIAliesBot*, *AIAllesiaBot*, *AIAlenaBot*, *AIBorisBot*, *AIKirylBot*), пасля чаго будзе перанапраўлены ў тэлеграм-чат і пачне з ім гутарку. Таксама прадстаўлены два чат-боты жаночага і мужчынскага полу ў працоўцы. Кожная з прапанаваных сістэм мае імя, і ў карыстальніка з'яўляецца ўражанне, што размова вядзеца з рэальным сумроўцам.

Яшчэ адной адметнай распрацоўкай з'яўляецца чат-бот, які вядзе дыялог згодна прафесійнай накіраванасці (*AsistentBot*). Ён уключае ў сабе трынаццаць роляў: агульны асістэнт, архітэктар, бізнес-аналітык, фінансавы кансультант, рэкламер, проджэкты-мэнажэр, юрыдычны кансультант, маркетолаг, інжынер, праграмоўца, настаўнік і пісьменнік. Сістэма адказвае толькі на беларускай мове. Тэкставы запыт можна даслаць і на іншай мове, але адказ прыйдзе на беларускай, таму што галасавыя запыты распознаваюцца толькі на нашай мове. У пачатку дыялога з *AsistentBot* трэба абраць неабходную спецыяльнасць у прапанаваным спісе ці ўвесці яе з дапамогай спецыялізаваных каманд:

/mode – абярыце памочніка;

/help – паказаць даведачнае паведамленне;

*/cancel* – адмяніць запыт;

*/current\_role* – даведацца пра выбранага памочніка.

Праверка пытальна-адказных асістэнтаў адбываецца штодзённа: раніцай і ўвечары тэсціроўшчык задае па 1–2 пытанні ботам тэкстам ці голасам. Таксама дадаткова ідзе праверка ўсяго функцыянала бота AsistentBot. Па статыстыцы боты добра адказваюць як на простыя пытанні, напрыклад “Колькі колераў у вясёлцы?”, “Колькі будзе  $1+1?$ ”, так і на складаныя: “Распавядзі мне пра самы першы фільм”, “Мне патрэбна гісторыя БНТУ”. Адметны рысай асістэнтаў з’яўляюцца ветлівасць і прапанова да дадзенага дыялогу па тэматацы, якая зацікавіла карыстальніка. З цягам часу было палепшана прагаворванне лікаў, гадоў, скарачэнняў, замежных слоў. Зараз гаворка ботаў гучыць лепш, чым было ў пачатку праекта. Праблемы, якія зараз існуюць: перыядычна прыходзіць некарэктны адказ, няправільна прагаворваюць дробныя лікі, некарэктна адказваюць на пытанні з працяжнікамі (напрыклад, “Мінск – гэта”, “Меркурый – гэта”). Кожны тыдзень праца ботаў паліпшаецца.

На сённяшні дзень вядуцца працы па распрацоўцы Web-, iOS- і Android-версій асістэнта для больш зручнага карыстання. Ствараюцца новая версія дызайна афіцыйнай старонкі інтэрактыўнай платформы «Галасавы AI-асістэнт» і лагатып прыстасавання, таксама распрацоўка інтэрфейса на кітайскай і іншых мовах для большай папулярызацыі чат-ботаў. Немалаважнай задачай з’яўляеца збор водгукau ад карыстальнікаў пра вынікі дыялогу з сістэмай (ідэі і прапановы прымаюць па пошце, адлюстраванай у канцы старонкі платформы). Гэта паспрыяе аналізу памылак або няўдалых адказаў, каб палепшыць мадэль адказаў ці пашырыць тэхнічныя магчымасці ботаў.

### Заключэнне

Дадзены артыкул апісвае адну з падзадач штучнага інтэлекту – пытальна-адказныя сістэмы на беларускай мове. Мэтай распрацоўкі галасавых асістэнтаў з’яўляеца забеспячэнне эфектыўнага і простага ў выкарыстанні механізма прадастаўлення агульнай інфармацыі і рашэння пытанняў карыстальнікаў на беларускай мове. Інтэрактыўная платформа «Галасавы AI-асістэнт» дазваляе карыстальніку голасам ці ўводам тэксту з клавіятуры задаць пытанне на беларускай мове і атрымаць на яго гукавы ці надрукаваны адказ. За кошт выкарыстання штучнага інтэлекту яна дае магчымасць атрымліваць хуткія, якасныя і дакладныя адказы па розных тэмах. У выніку штодзённага навучання галасавы асістэнт можа як весці гаворку па навуковых тэмах, так і зрабіць забаўляльныя прапановы.

Актуальнасць дадзеных асістэнтаў абумоўлена адсутнасцю канкурэнтаздольных чат-ботаў, якія падтрымліваюць беларускую мову, у той час як для іншых моў існуе велізарная колькасць галасавых асістэнтаў. Распрацоўка прыстасаванняў на беларускай мове робіць іх больш даступнымі для мясцовых карыстальнікаў, пропаноўваючы зручны варыянт пошуку інфармацыі і камунікацыі ў сучаснай глабальнай інтэрнэт-сетцы і выкарыстання камп’ютарных тэхналогій на іх роднай мове.

<b>2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Деев Н. А., Бокуть Л. В., Ковалев М. Я.</b> Интеллектуальный анализ данных и цифровые технологии: важнейшие результаты 2022 года.....	154
<b>Ганчарёнок И. И., Горбачев Н. Н., Хидиров У. Д., Абдихаиров Р. А.</b> Моделирование Международного центра открытых образовательных ресурсов .....	159
<b>Григянец Р. Б., Успенский Ал. А., Венгеров В. Н.</b> Формирование и ведение единого информационного ресурса по обеспечению инновационной деятельности и трансфера технологий в НАН Беларуси .....	164
<b>Григянец Р. Б., Венгеров В. Н., Молчан Ж. М., Котов В. И., Успенский А. Ал., Успенский Ал. А., Прибыльский М. С.</b> О повышении компетенций сотрудников НАН Беларуси в сфере трансфера технологий.....	168
<b>Успенский А. Ал., Успенский Ал. А.</b> Новые интернет-инструменты продвижения разработок, продукции и услуг, представляемые Республиканским центром трансфера технологий организациям НАН Беларуси.....	172
<b>Горбач Л. А.</b> Медицинские нейронные сети: возможности, ограничения, области применения.....	176
<b>Липницкий С. Ф., Степура Л. В.</b> Поиск и лексико-семантическая обработка научно-технической информации .....	181
<b>Дравица В. И., Король И. А., Полещук А. В.</b> Цифровые экосистемы идентификации и прослеживаемости товаров в цепях поставок.....	186
<b>Дыдо В. В., Люціч М. С., Павуціна М. А., Драгун А. Я., Хахлоў В. А., Трафімаў А. С., Зяноўка Я. С., Гецэвіч Ю. С.</b> Беларускамоўны галасавы AI-асістэнт .....	190
<b>Григянец Р. Б., Рабушко К. А.</b> Интеллектуализация информационно-поисковых систем с базами документов неоднородной структуры .....	195
<b>Слесарава М. М., Латышэвіч Д. І., Танюкевіч Д. П., Назараў У. У., Шаховіч Ю. В., Зяноўка Я. С., Гецэвіч Ю. С.</b> Інтэрактыўныя карты размяшчэння зімавальных ям у рыбалоўных узгоддзях .....	200
<b>Павлов П. А., Коваленко Н. С.</b> Ресурсно-процессная модель распределенных вычислений при ограниченном числе копий программного ресурса .....	205